

ПРАВАРЫ УСІХ КРАЕУ, ЗЛЧАЙЦЕСЯ!

# ЧЫРВОНАЯ ЗМЕНА

268 (1235) пятніца, 21-га лістапада 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЕТА РА.  
БОЧА-СЯЛЯНСКАИ МОЛАДЗІ

Орган ЦК ЛКСМБ

УМОВЫ ПАДПІСКІ:

1 месець . . . . . 30 кап.  
3 месечн . . . . . 90 .  
6 месечн . . . . . 180 .  
1 год . . . . . 300 .

АДРАС РЭДАЦІІ:

Менск, вул. Карла Маркса, 38  
Телефон: рэдактарыя — 7-25,  
секретарыя — 12-19,

АДРАС КАНТОРЫ:

Комсамольская 25, тэлеф. № 903.

Конт. асбеслага № 2 кеп.

ГОД ВЫДАННЯ X.

## НАЦЬ ДВУРУШНІКАЎ З НАШЫХ ШЭРАГАЎ!

Права-«лявацкія» элемэнты, змыкаючыся, імкнуцца атака-  
ваць лінію парты ў пытаннях саюзната руху

бальшавіцкай непрыміримасцю выкryваць і біць па маxінацыях права-  
лявацкіх двурушикаў, капітулянтаў, концэнтраваць галоўны агонь напраva

наддаючыся на вудачку клясавага ворага, апынуўшыся на дне по-  
нічага балота, натхнёты маў-  
жай б. лідераў правай опозіцыі  
кую, Бухары, Томскі), правы  
ементы за апошні час ажыўлі сваю  
жизнь у напрамку наскокаў на  
парты, узвядзеныи паклён-  
ных залў на кіраўніцтва — на ле-  
нікі ЦК.

Праходзячыя раённыя конферэн-  
цыі в выключным аднадушшам да-  
лі бальшавіцкі адпор правы-опор-  
тунистичным краканіям „гора-  
прапокаў” тыпу Бутыркіна, Целе-  
шава і іншых.

Пераклікаючыся паміж сабою,  
права-опортунистичныя элементы

знаходзяць сабе спачуванне не  
толькі ў асобе аднаго Целешава.

Праходзіўшы па БССР конферэн-  
цыі наказаючы на рад фактаў паасобных опортунистичных залў,  
якія з Бутыркішчынай Целешав-  
шчынай маюць не толькі агульную  
дробна-буржуазную існасьць, але як  
па сваіму зместу, так і формах  
(двурушицтва) — аналёгічна паклён-  
ніцкаму, набываючы там-сам асаблі-  
ва агідную форму.

Чырвоная Змена ўжо паведам-  
ляла аб выступленні сакратара  
ячайкі чыгуналіцейнага завода на  
Бабруйскай конферэнцыі з залівамі  
аб тым, што „у комсамоле развал,  
існа мы адстаем“.

Імкнуўшыся ўзяць пад абарону  
паклённіцкія залывы Целешава, аб  
„крысе“, Рагожкін, з уласцівым  
усім опортунистичным двурушикам ві-  
нільнем, імкнецца прыкрыць свой  
права-опортунистичны твар „левы-  
мі“, троціскага пашыбу, фразам  
аб „загніванні верхавіны“, аб тым,  
што Целешав разгортвае самакры-  
тыку, а яму прышылі ўхіл“.

Такога, прыкладна, зместу мела  
месца залыв на Віцебскай конферэн-  
цыі з боку „комсамольца“ Дарагача.

Гэтые выступленні харектарны  
як змыканье права-«лявацкіх»  
элементаў у іх барацьбе супроты  
лініі парты.

Гэтас змыканье нечыпакова  
для права-«лявацкіх» элементаў,  
якія аб'ядналіся пад кроулій бас-  
кетычнага блёку, яно невыпад-  
кова і для права-«лявацкіх» элем-  
ентаў у комсамоле.

Права-«лявацкія» элементы зых-  
дзяцце тому, што ў іх адна дроб-  
на-буржуазная прырода, яны амі-  
сткуюць адзін аднаго тому, што ў  
іх адзінай мэта, адзіны прынцып —  
барацьба супроты парты, супроты  
лініі парты.

Права-«лявацкія» махінацыі-опор-  
тунистычныя, двурушикаў з выстар-  
чальнай існасьцю выкryты парты-  
тай.

Комсамольскія конферэнцыі, вер-  
ныя бальшавіцкім традыцыям, далі  
працујуочы адпор гэтым махінацыям  
опортунистичных двурушикаў.

Несьцерава, такія чынам, мовай  
кулака ашельмаваў уесь комсамол, у-  
зывайшы агіднейшы паклён на залыв, які  
на яго думцы, складаеца з  
верхавінага блёку, які сталу на  
працягнучы гэтых погляды, дасць ім  
“тэорэтычнае” абрэгутаванне.

Так, на Слуцкай конферэнцыі  
ЛБСМБ пропагандысты райкому Хе-  
сід, падтрыміваючы “тэорыю” аб  
“крысе”, згубіўшы партыйную  
организацыю, начала вічыць аб  
“левым” б. кіраўніцтве.

Неабходна падкрэсліць, што Ві-

## Опортуністичная гушка

... Правы і „левы“ спортунізм  
у сваіх басісныцізмовай барацьбе  
супроты генэральныя лініі партыі  
імкненца... намеці агульную су-  
польную пляцоформу для падтры-  
мовай аўтапартыйнай работы.

(З перадавой „Правды“)



## Агонь па „гора-прапоках“ і прымірэнцтву

РАШЭНЬНЕ

Бюро ЦК ЛКСМБ ад 19-га лістапада 1930 году

Абгаварыўшы паведамленне тав. Рындзіча аб рашэннях віцебскай гар. конферэнцыі і залізу члена бюро гаркому тав. Несьцерава — бюро ЦК ЛКСМБ лічыць:

1) Таварыши Палякоў і Гуткін, атрымаўшы права-опортунистичную, паклённіцкую, двурушицкую залізу Несьцерава, недаацанілі яе політычнага значэння.

2) Аб гэтай залізе ні Палякоў, ні Гуткін не давалі да ведама бюро ЦК, што не дало магчымасці Цэнтральному Камітэту сваечасова на гэтай спрабе яшчэ больш мобілізаваць организацыю на барацьбу з права-опортунистичнымі атакамі на комсамол.

3) Гэтым самым яны дапусцілі грубую політычную памылку, што об'ектыўна звязвалася прымірэнцтвам да права-опортунистичнае залізу Несьцерава.

4) У сваю чаргу бюро віцебскага гаркому, ведаючы аб настроіх і залізе Несьцерава, таксама політычна яе недаацаніла і сваечасова не разагавала належным чынам на выхлакі правага опортуnistага — члена бюро гаркому Несьцерава.

5) Бюро ЦК лічыць, што пленум Гаркому і конферэнцыя далі пра-  
вильную політычную аценку залізу т. Несьцерава і пацвярджае ра-  
шэнне пленуму гаркому ЛКСМБ аб зыніцыі з работы, вывадзе з чле-  
бюро гаркому і перадачы спрабы Несьцерава на разгляд партыйной  
организацыі аб магчымасці аго прарабывання ў шэрагах партыі.

6) Побач з гэтым бюро ЦК ЛКСМБ лічыць немагчымым заставіць Несьцерава членам БК ЦК УсёлБСМ і ставіць пытанніе перад ЦБ УсёлБСМ аб вывадзе яго з БК ЦК.

7) Залізу тав. Палякова і Гуткіна, у якіх яны поўнасцю пры-  
знадлі свае памылкі, прыняць да ведама.

8) Данас рашэнне абвініціць у друку.

ваючым політычнай сутнасці на-  
стравоў партыі аб галоўнай не-  
бяспечы справа, аб новых формах  
— двурушицтве опортунистичных у із-  
барацьбе супроты партыйной лініі.

Адсюль з уёй пойнатаі пера-  
комсамолем — памочнікам партыі —  
стаіць задача самай непрыміримы-  
май барацьбы з адхіленнямі ад гена-  
ральныя лініі партыі.

Накроўваючы гараганы агонь  
на права, армаваючы маску з дву-  
рушикаў правых опортунистичных, які  
падчас маскуюца „левым“ оказамі  
выкryваючы і разъбіваючы сут-  
насць паклённіцкіх залізу Це-  
лешава, Хосід, Рагожкіна, Несьцерава  
і інш., на гэтых конкретных  
фактах яшчэ больш мобілізаваць  
масы на барацьбу за чистату лініі  
скай лініі, супроты правага ўхілу  
двурушицтва, як галоўнай небесь-  
най, супроты яго „левым“ саюз-  
ніку і прымірэнца да іх.

Толькі при поўным захаванні  
бальшавіцкай непрыміримасці, шы-  
рокім разгортваннем сваіх сіл ў  
усіх вучастках соцялістычнай бу-  
доўлі, пяўхільна ажыццяўляюч  
задачу сучэльнай колективізацыі  
сельскай гаспадаркі і на гэтай асно-  
ве ліквідацыі кулацтва, як вінік  
мы зможам выканада пытгодку ў  
гады, зьдзесьнім зэзунг: „узві-  
жамося комсамол — ударная брыгада“.



# ВЫНІК ОПОРТУНІСТЫЧНАГА КІРАУНІЦТВА

ГОРАЦКАЯ КОМСАМОЛЬСКАЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ПА ГАЛОЎНЕЙШЫХ ПЫТАНЬЯХ ГАСПАДАРЧА-ПОЛІТЫЧНАЙ РАБОТЫ КОМСАМОЛУ НА ВЕСЦЫ—ПРАВОДЗІЛА ПРАВА-ОПОРТУНІСТЫЧНУЮ ПРАКТЫКУ

Права-опортуністичнае кірауніцтва РК ЛКСМБ, прыкryваючыся „левымі“ фразамі, не мобілізавала комсамольскіх мас на барацьбу з опортунізмам у тэорыі і практыцы

## ЦК ЛКСМБ РАСПУСЦІУ БЮРО ГОРАЦКАГА РАЙКАМОЛУ

Праз райконфэрэнцы, звезд, праз масавую самаправерку работы комсамол павінен даць адказ па ты і ўсёй рабочай клясе ў тым, як ён выкоўва ленінскі лёгкі ўсюды прайміць сваю ініцыятуру свой начын, як быковавае заданыя парты: узвесь комсамол—узар ая брыгала.

У гэтых час зусім невыпадкова актыўныя правы элементу у комсамоле Яны, як і ўсе опортуністычныя парты і комсамоле, імкнущыя выкарыстаць прадпрыемства, вайдакальнічы час масавай праверкі работы комсамолу для наскока ў генэральную лінію парты.

На чураючыся с міх агднейшых форм барацьбы, правы опорту істыйя у комсамоле імкнущыя рэвізізацію лінію парты ў пытаннях саюзлага руху, узвесьці паклён на комсамол і прац «уку моладзь».

Пе-аклікаючыся паміж сабою, праца опортуністичнае Бутыркін, Мінаев (Ленінград), Ц. леша (Беларусь) сінчы, «аб крэзісе Саюзу», «аб безактыўнасці» яго, «аб крэзісе актыву» і. д.

Паклённіцкі выступае Ерахумовіч (Аршанская): «комсамол, брачы на сабе абавязкі, не даводзіць іх да ханца... Німа кадр» і. д. На-  
ще агднейшая вылазка на Бар-  
скуюрайонфэрэнцы Рагокіні,  
які заяўляе, што «у комсамоле наў-  
нейшы развал якіна мы зусім ад-  
стаём, верхавіна комсамолу загнівае,  
натурбная нам моадзь у комсамол  
ізде... актыў аздыхаці ад пра-  
цы. Калі Целешаў хацеў у паралку  
самакртыкі ўзяць пытаныне, дык  
у нас прынята прыпісваць правы ш  
«левы» ўхіл».

Гэтыя праваопортуністы, запазычыўшы з контэр-рэволюційнага арсеналу «права-«лавацкага» беспрынципавага блёку іх формы і ма-  
дзы барацьбы супроц генэральнай  
лініі парты і яе ЦК, узводзіць агд-  
нейшы паклён на ўсё кірауніцтва  
комсамолу, абавязаўшы яго ў за-  
даны. Гэты агент клясавага во-  
нага румзея, што ў комсамоле «німа  
натурбная моладзь» (неабходна да-  
ціць—кулацкай).

Больш таго,—гэты кулацкі агент  
у шрагах ЛКСМБ лічыць, што пра-  
ктыка опорту істыйя, пры-  
кryвающыца «левымі» фразамі.

### У баку ад вялікай будоўлі

Асноўным стрыжнем работы віско-  
вой комсамольской организацыі ў ре-  
конструкційны перыод з'яўляецца:  
Практычнае ажыццяўленіе задачы  
кірпичнай рэканструкцыі сельскай гас-  
падаркі на соцыяльстывы лад на базе  
колектывізацыі бядніцкіх і серадніц-  
ких адаасабных гаспадарак;

Унутры—гаспадарческі і політычны  
успышынне існуючых колгасаў;  
Рэзортваніе клясавай барацьбы на  
вёсці, организацыя бядніцкага-серад-  
нічных мас на барацьбу з кулантамі  
іздавацію яго як «лясі на базе  
супольнай колектывізацыі».

Горацкая комсамольская организацыя  
задачы на выкананію.  
Кірауніцтва камітэту на здолела мо-  
лодзіца шырокія масы комсамолу.

### „Ударніцтва і соцспаборніцтва цяжкая реч і імі карыстацца не патребна“

З 800 комсамольцаў сялян у колга-  
сах толькі—68. Комсамольцы ў кол-  
гасах не паказваюць прыкладаў б-  
арацьбы за працоўную дысцыпліну  
і настроем супроц разгортаўшы се-  
ці спаборніцтва і ўдарніцтва. Комсамоль-  
цы: «созычы цэглы, аўтарач аў воз,  
чызмы: Х.нія (яч. Рабзэмес) і Савушкін  
(студэнт) заяўляюць, што „соцспабор-  
ніцтва і ўдарніцтва цяжкая реч і імі  
карыстацца не патребна“. Студэнт  
Шур выступае супроц узятых  
партыяў тэмпаў у падрыхтоўцы  
кадраў і лічыць, што „соц-  
спаборніцтва калечыць людзей, ламае  
программы, што нікае соцспаборніц-  
тва і ўдарніцтва не дапаможа,—усё-  
роўна выйдуць не спэциялісты, а  
калец!».

### На павадзе ў кулака

Вырэшыннем проблемы жывёлагада-  
ючай і ўсіх іх, яе галоўнага звязана—свін-  
аклікаючы, Горацкая организацыя не зай-  
міца. Ніодна з комсамольскіх  
организацій не зміналася практычнымі  
выкананічнікамі важнейшай з задач—рабо-  
ты комсамолу.

У праводзімых хлеба і бульбазага-  
тках комсамольцы на прымаюць  
стажку—самцёк. А там, дзе  
комсамольцы прысутнічаюць на віско-  
вых сходах, яны не даюць адпору

ва—опортуністичныя наскокі на гене-  
ральную лінію парты тყы Бутыркі-  
на Мінаева, Целешава і інш. — гэта  
веські выступлены ў падряду сама-  
крытыкі». Але гэта як так

Ленінская партыя, яе ЦК і пад іх  
іраўніцтвом комсамол, і практыгу-  
доўгага часу барацьбы з рознага роду  
адхіленнямі ад генэральнай лінії  
парти, барацьбы з рознага роду  
антыпартычнымі групоўкамі досыль-  
добра авчыліся распазнаваць агент-  
клясавага ворага, у якую б вон-  
гратку яны ні апраналіся, як-бы яны  
ні енчы і.

### Не змагаліся па бальшавіцкую па- форме, пролегарскую на зыместу

Таксама нездавальняючы ўздел ком-  
самольской организацыі і наця-  
нальна-культурным будаўніцтве. Пав-  
ядзеннем усеагульнага пачатковага  
інавучання і ліквідациі й націсмен-  
насці комсамольской организацыі да-  
ло-аўшы час не з'яўміца. Шырокія  
комсамольскія масы не азнаемле-  
ныя з ленінским разуменнем наця-  
нальной політыкі парты і апошнім  
рашэннем партіі па гэтым пытаны-  
ню. Зусім слабая інтэрнаціональна-  
выхавація праца сирод комсамоль-  
цаў і працоўнай моладзі. Між тым, за  
умовах Горацкага раёну, пытаныне  
нацянальной політыкі партыі, інтэр-

актыўнікамі з'яўляючы колы студ-  
энтаў.

Раскінія кірауніцтва і Гнілякоўская ячэйкі  
комсамолу адмовіліся ад организацыі  
чырвоных абозаў хлеба, комсамольцы  
гэтыя агенты абаронілі кулацкую-замож-  
най частку, дабіялочы, каб дзял-  
жаны нормы здачы хлеба.

З кулацкай політыкай нацдэмокра-  
тызму, які меў вялікі ўплыў на про-  
фесар Акадэміі, комсамольская орга-  
нізацыя вяла вядому слабую барацьбу.  
Факт тое, што пры правядзенні ку-  
лацкай прычэпнай політыкі хутары-  
зы професара праўляла вялікую  
ініціятыву і па асабістаму жаданню  
ішла ў парадківаша хутары. Зараз,  
какі партыя выканае агентуру з гене-  
ральнай лініі партыі?

Кулацкай політыкай нацдэмокра-  
тызму, які меў вялікі ўплыў на про-  
фесар Акадэміі, комсамольская орга-  
нізацыя вяла вядому слабую барацьбу.  
Факт тое, што пры правядзенні ку-  
лацкай прычэпнай політыкі хутары-  
зы професара праўляла вялікую  
ініціятыву і па асабістаму жаданню  
ішла ў парадківаша хутары. Зараз,  
какі партыя выканае агентуру з гене-  
ральнай лініі партыі?

### Выжывалі крэтыку

Крэтыку і самакрэтыку ў Горацкай  
организацыі не паважаюць. Яна не  
з'яўлялася асноўным аружжам усёй  
комсамольской масы ў барацьбе за  
генэральную лінію партыі, супроц  
рознага роду адхіленнямі ад яе. На-  
адварот—яе зацікаюць. Секретар За-  
рычанскай ячэйкі—Касенікаў, «тое,  
што комсамольцы зусім правільна рас-  
крытыкавали яго работу, адмовіліся ад  
працоўнай моладзі. Між тым, за  
умовах Горацкага раёну, пытаныне  
нацянальной політыкі партыі, інтэр-

### ПРАВА-ОПОРТУНІСТЫЧНАЯ АРЫЯ...



на кулацкім грамафоне.

нацянальнае выхаваніе. барацьба з  
вялікадзяржавным расійскім шовініз-  
мам, як галоўнай небясъпекай, наця-  
наль-дэмократызм і шовінізмі роз-  
ных колераў набывае карынальнае  
значэнне, абы съведчыць шэраг  
вызывалі розных шовіністів, антысэмі-  
тай, націяналь-дэмократаў і інш.

Студэнт Савушкін заяўляе, што  
ханы мы Пілсудзкага не пахвалім за  
заштак беларускай мовы, але і нам ня  
траба заціскаць расійскую мову». Студэнтка Галбіцкая кажа: «Беларус-  
кая мова не настолькі прыгожая і  
гібкая, каб яе ўжываць, а пры ка-  
ханні нават і добрага слова не пад-  
бяраш».

### ЦК распусцідіў бюро Горадзкага РК ЛКСМБ

У першай палове лістапада пасля  
правядзення інструктарам ЦК агіду  
Горацкай организацыі, ЦК ЛКСМБ слу-  
халі справадзчу РК. Аднак, рабіўши  
справадзчу член бюро РК—краўцоў,

замест выkyрьць усю сутынцы права-  
опортуністичных працы.

### Да канца вышправіць працы

З усяго вышэйшага напраш-  
вае толькі адзін вывац:

што опортуністы Целешаў, які ста-  
яў на чале кірауніцтва комсамольской  
организацыі, прададзіў двурушні-  
кую політыку. Галасуючы формальна  
за генэральную лінію партыі, ён у  
практычнай працы, пад прыкрайцем  
«левых» фраз і «левых» загібаў,  
причыніў права-опортуністичную  
практику, складаючы такім чынам у сваіх  
организацыі базу для сваіх права-  
опортуністичных наскокаў на гене-  
ральную лінію партыі ў пытанынях  
саюнага.

Наўгуд студэнты вельмі мала чытаю-  
юць беларускую літаратуру, мала ўжы-  
ваюць беларускую мову, вялікай коль-  
касці студэнтаў не здала залікаў па  
бесмеце. Паданы вышэй два пры-  
клады яскрава съведчыць аб ярых шо-  
віністичных настроях сродкаў пасобнай  
часткі студэнтаў. Разам з гэтym нель-  
га прысыці і міма факту антысэмі-  
цікі вылизалі з ленінскай сямігодцы,  
дзе доўгі час зъдзекваліся над яўрэем  
за тое, што не падабаваць яўрэйскі  
акцэнт. У зоюнтыце тэаксама на-  
працы доўгага часу студэнты яўрэя  
пераганялі з аднаго цакою ў другі  
быццам за тое, што з ім целью ўжыцца  
Можна яшчэ прывесці шэраг фактаў  
антysэміцікі і рознага колеру шовіні-  
стичных вылизак у организацыі, але і  
гэтыя чатыры вылизакі вялікадзяржав-  
ных расійскіх шовіністів і антысэмі-  
тавізму красавуць гаворача аб стане  
працы па ажыццяўленню нацяналь-  
ной політыкі партыі і аб слабай інтэр-  
націянальнай партыі.

Барацьба з шовіністамі і антысэмі-  
тавізмам у организацыі не падмацоўва-  
лася глыбока-інтэрнаціональнай працай  
і ногогу на барацьбу з вялікадзяржав-  
ным расійскім шовінізмам, як галоў-  
най небясъпекай на даным этапе. не-  
дастакткова была мобілізавана ўвага  
комсамольской организацыі.

шырокая комсамольская масы на барацьбу  
з права-опортуністичнай практикай у  
организацыі;

Прыягніць шырокія масы комса-  
мольцаў і працоўнай моладзі да акты-  
вай увагі на кірауніцтва комса-  
мольскім ячэйкамі. Парты-  
прымаваціяне не з'яўляліся на сходы, ня цікаліся  
нацянальнымі комсамольскімі работамі.

ЦК ЛКСМБ распусціў бюро Горадзкага РК ЛКСМБ за права-опорту-  
ністичную практику.

### Клікавы вораг арудуе

шырокая комсамольская масы на барацьбу  
з права-опортуністичнай практикай у  
организацыі;

Прыягніць шырокія масы комса-  
мольцаў і працоўнай моладзі да акты-  
вай увагі на кірауніцтва комса-  
мольскім ячэйкамі. Парты-  
прымаваціяне не з'яўляліся на сходы, ня цікаліся  
нацянальнымі комсамольскімі работамі.

Весьці рашучую барацьбу з вялі-  
кадзяржавным расійскім шовінізмам, як  
галоўнай небясъпекай, не паслабля

